

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 37 (5711) 15 лютага 1937 г. панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

Гарачае прывітанне лепшым сынам народаў БССР-дэлегатам Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў!

УРАЧЫСТАСЦЬ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ

Сёння дзень найвялікшай урачыстасці народаў БССР. Сёння Надзвычайны XII З'езд Советаў Беларусі зноў прыступіць да работы. Лепшыя з лепшых людзей Беларусі — стэханавыцы вытворчасці, прадстаўнікі работнікаў навуцы, стэханавыцы сацыялістычных палёў абмяркуюць праект Канстытуцыі БССР і зацвердзяць яе, каб адкрыць новую старонку ў жыцці свабоднага народу.

Урачыстасць беларускага народу, народу, які мае сваю гісторыю, свайго героя, свайго свідомасцю таго, што на працягу больш паўтара дзесятка гадоў ён самааддана, гераічна выконвае гістарычную місію — ахоўвае заходнія межы бацькаўшчыны працоўных усёго свету — СССР, сёння асабліва вялікая. Калісьці адсталая, некультурная, бласпярная, Беларусь стала цяпер сацыялістычнай рэспублікай.

Сацыялізм пранізаў усе поры эканамічнага, культурнага і палітычнага жыцця Беларускага народу. Рэспубліка мае сваю сацыялістычную прамысловасць, якая мае прадукцыі на 2 мільярд рублёў. Рэспубліка мае сацыялістычную сельскую гаспадарку — саўгасы, МТС і калгасы.

Класы памешчыкаў, капіталістаў, кулацтва — самы шаталіі эксплуатацыйны клас — у БССР, як і па ўсім Саюзе, ліквідаваны. Ліквідавана беспраробца. Селянін-калгаснік з года ў год палішае сваё жыццё, не глядзячы на ўсе падкопы ворагаў сацыялістычнай прыдчыны жыцця — права на працу, аплату ў залежнасці ад якасці і колькасці працы, права на адпачынак, права на забеспячэнне ў старасці, права на асвету — увайшлі ў ілюзію і кроў, сталі нормай жыцця народаў, населяючых Беларусь.

Ад прыгонніцтва і кулацкай кабалы, ад бязпраўнага, вадынальнага, палітычнага і эканамічнага ўціску — да сацыялізму, да свабоды, да сацыялістычнага дэмакратызма — такі нябачаны ў гісторыю скачок, які зрабіў беларускі народ за нябольш за паўтара дзесятка гадоў, такі маштаб перамогі.

Нацыяналізм і будаўніцкі сацыялістычнай Беларусі былі: Ленін і Сталін. Ленін накіраваў народ на барацьбу з самадзяржаўем і прыгонніцтвам. Віручы Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі, Ленін і Сталін арганізавалі нас на барацьбу супраць нацыянальнай палітыкі самадзяржаў, палітыкі, якая «заклочвала ў тым, каб зрабіць адзін народ — рускі народ — пануючым, а ўсе іншыя народы падпарадкаванымі, прыгнечанымі. Гэта была звычайная, вядомая палітыка ў кастрычніку 1917 года, калі ў нас разгарнулася Вялікая Пролетарская рэвалюцыя, калі мы звергілі цара, памешчыкаў і капіталістаў, вялікі Ленін, наш настаўнік, наш бацька і выхавальнік, сказаў, што не павінна быць аддзялення паміж пануючымі і падпарадкаванымі народаў, што народы павінны быць роўнымі і свабоднымі. Гэтым ён паказаў у трыццаці гадоў, буржуазна-палітыку і абвясціў новую, большэвіцкую палітыку — палітыку дружбы, палітыку брантва паміж народам нашай краіны» (І. Сталін).

Рольным бацькам і заступнікам дзяржаўнасці і Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі з'яўляецца вялікі геній чалавечства, наш родны Сталін. Ён паставаў беларускі народ, выходзіў, расціў і вакароўваў яго, паказваў яму правільныя шляхі, памалічыў яму стаць адным з перадавых народаў свету. Беларускі народ ніколі не забудзе бацькаўскай любові і клопату мудрага Сталіна аб сваёй роднай краіне.

Сёння, калі мы стаім напярэдадзі найвялікшай назаеі ў жыцці беларускага народу — зацверджання Канстытуцыі, мы не можам не ўспоміць, што пераможні, якія запісаны ў нашай Канстытуцыі, забеспячаны перш за ўсё таму, што КП(б)Б, кіруючыся ленынска-

сталінскай нацыянальнай палітыкай, выкрывала ўсіх «адход ад ленынскага інтэрнацыяналізма», усюкую спробу «сваёй», «нацыянальнай» буржуазнай парадвае совецкім лад і аднавіць капіталізм» (І. Сталін).

Ігнаціўскія і Црышчэпавы прававалі падарваць совецкі лад у Беларусі. Насаджаючы хутары, змагаючыся супраць калгасаў і саўгаснага будаўніцтва, за смечваючы і скажваючы беларускую мову, засаджаючы польскую культуру, яны прававалі адарваць Беларусь ад СССР, каб зноў кінуць беларускі народ у ланы буржуазіі і памешчыкаў.

Траціцкія і зноўеўскія бандыты, роўна як і правыя іх прысешнікі, белавардзейцы і фашысты — уся гэта агідная агрыя паслала і пасылае сваю агентуру на фабрыкі, чыгункі, у калгасы, саўгасы і МТС дзятых-жа мят.

Беларускі народ, выкрываючы і громячы гэтых лютых ворагаў народу, маюваў і маюе сваю сувязь з СССР, разумеючы, што толькі пры дапамозе СССР і асабліва пры дапамозе вялікага рускага рабочага класа Беларусь стала свабоднай, вольнаю рэспублікай.

Цесня вузы злучаюць беларусаў з народамі, населяючымі СССР. Уся гісторыя Беларусі цесна пераплятаецца з вялікай барацьбой усёго рабочага класа СССР за свабоду, за сацыялізм, супраць белавардзейшчыны, кулацтва і ўсіх іншых ворагаў сацыялізма. Разам са ўзніцццём капіталістычных класаў і ўмацаваннем саўгаснага ладу выраста і стала моцнай, як граніт, дружба народаў СССР. І няма пер такой сілы, якая магла-б разарваць гэты моцны вузы, што ўсталяваліся паміж народам, уваходзячым у Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Нама такой сілы, якая магла-б павярнуць Беларусь ад вялікага Саюза Сацыялістычных Рэспублік.

Сацыялізм у БССР перамог таксама і ў барацьбе супраць вялікадзяржаўнага шавінізма за нацыянальную па форме і сацыялістычную па змесце культуру. Вялікадзяржаўная шавіністы «не разумеючы, што толькі пры ўмовах развіцця нацыянальных культур можна далучыць на-сапраўднаму адзінства нацыянальнасці да справы сацыялістычнага будаўніцтва» (І. Сталін).

У БССР выраста нацыянальная літаратура і мастацтва. З кожным годам павялічваецца колькасць сродкаў, адпускаяемых на народную асвету і ахову здароўя. У 1937 годзе на народную асвету будзе затрачана 434 мільёны рублёў, на пародную ахову здароўя 200 мільёнаў рублёў. Усё больш і больш расце колькасць добра п'ёмных людзей. Вёскі, якія раней мелі адзіны п'ёмных рабочых і сялян, зараз у складзе сваіх ляхароў палічуваюць дзiesiąты людзей, малочных сярэнюю і вышэйшую адукацыю. Каласальны рост культуры даючае ўсё новае і новае слаі працоўных на актыўнага сацыялістычнага будаўніцтва. Сацыялізм стаў цяпер справай усёго шавінісцкага беларускага народу.

Народ Беларусі адзіны. У адказ на подвигі дзеяніі зграі траціцкістаў, вандэраў і інш ворагаў працоўных ён прышоў і згуртаваўся вакол ленынска-сталінскай партыі, вакол свайго бацькі і правадыра вялікага Сталіна. З найвялікшай радасцю і гордасцю ён запісаў сёння ў сваёй Канстытуцыі, што ленынска-сталінская партыя з'яўляецца яго правільным і кіруючым ядром усёго арганізацыйна-аграмацкага, так і дзяржаўнага.

Вялікая і радасная ўрачыстасць беларускага народу сёння, але яшчэ больш цудоўная заўтра, калі пад разгортнутым сцягам сваёй Канстытуцыі, выпрацаванай на аснове Сталінскай Канстытуцыі, ён пастроіцца ў баявыя калоны, каб змагацца за поўнае шчасце, за калунізм, паражваючы ворага, які паспрабуе стаць на яго шляху.



Да дня адкрыцця Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў у Думе урада ў зале пасяджэння з'ездаў устаноўлен барельеф таварыша Сталіна. Барельеф зраблен скульптарамі тт. Бомбелам, Рытарам і Ізмайлавым пад кіраўніцтвам заслужанага дэяча мастацтваў тав. Манізера і архітэктара Лангбарда. НА ЗДЫМКУ: агульны выгляд барельефа.

УДЗЕЛЬНІКІ БЯСПРЫКЛАДНАГА ЧЫГУНАЧНАГА ПРАБЕГУ

таварышу І. В. СТАЛІНУ
таварышу В. М. МОЛАТАВУ
таварышу Л. М. КАГАНОВІЧУ
таварышу Г. К. ОРДЖАНІКІДЗЕ
таварышу К. Е. ВАРШЫЛАВУ

Мы пшчаслівы рапартаваць Вам, таварыш Сталін, і Вашым сарэцікам таварышам Малатаву, Кагановічу, Орджанікідзе і Варшылаву аб паспяхоўным завяршэнні прабегу Масква—Владзіваост—Масква па паравозе «СО» з тэндэрам-кандэнсатарам.

Грузавы паравоз «СО» 17-635 прайшоў па 11 чыгуначных кіраўніцтвах СССР 20.860 кіламетраў і два разы перасек краіну: ад Масквы да Ціхага акіяна і назад. Тэхнічная хуткасць па асобных участках даходзіла да 85 кіламетраў, на некаторых участках ад 60 да 70 кіламетраў, а ў сярэднім па ўсёй гэтай Масква—Владзіваост—Масква становіцца тэхнічна хуткасць нашыя выканаўца вышэй 40 кіламетраў. Мы ганарымся тым, што такі прабег ажыццяўлен упершыню ў гісторыі чыгуначнага транспарту савецкімі чыгуначнікамі па новым савецкіх закідатых.

Паравоз «СО» з тэндэрам-кандэнсатарам прапавуў па ўмовах суровай зімы, на рэабстаўных гутуках вузлаво, ў горных месцевасях з шматлікімі арудкамі пад'ёмамі і схіламі. Паравоз праходзіць без набору вады на 1.000 км. і гранае бездоўна.

Брыганосаўцы чыгуначнага транспарту авалодвалі складанай тэхнікай кіравання новымі ладкамі. Яны вельмі добра ўсвядомілі, што гэты ладкамі, які жывіцца гарачай кандэнсаванай вадой і патрабуе азначна менш ападу, мае вялікае парадкагаспадарчае і абароннае значэнне для нашай дзяржаўнай краіны.

Калі мы влі падоўжыць сапраўды машыну па паровых прасторах нашай радзіны, мы памытаў Вашы, таварыш Сталін, словы: «Існаванне і развіццё нашай дзяржавы, якая перавышае сваімі

размерамі любую дзяржаву свету... ня мысліма без чалавечага чыгуначнага транспарту». Мы ўпэўнены, што сталінскае кіраўніцтва таварыша Кагановіча і дапамога вялікай індустрыі, узначальнае таварышам Орджанікідзе, парадзіць яшчэ не адну перамогу савецкіх чыгуначнікаў.

Большасць з нас прайшлі слаўную баявую школу Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. У ратах нашай арміі, выходзімай маршалам Савецкага Саюза тав. В. Е. Варшылавым, мы выкапалі сабе высокую патушэ дэмонізм, доўгу і спянаізм.

Усе мы, удзельнікі рэйса і савецкія чыгуначнікі, прасянуць глыбокай ілюзіяю да ворагаў пароду, згодзе выйшчы з тэхнікі ўсё да дна. Па першым завяну партыі інавацыйна-скарачэнні павязем ад краю да краю пераможна браніраваць на страх фашысцкім захватчыкам і іх вайнікам.

Няхай жыве па радасць прапоўнаму чалавечтву наш таварыш Сталін!

Удзельнікі сярэдняга прабегу Масква—Владзіваост—Масква на паравозе з тэндэрам-кандэнсатарам: Мікараў В. К., Межніці Б. В., Маранулін П. С., Манаваллаў І. Н., Крстоў І. В., Паланін І. Ф., Рыбін А. В., Імцян П. І., Гаушус В. М., Марозаў П. К., Чыбураў С. А., Мацюрон С. Е., Міхайлаў А. М., Зграгорын Г. Я., Багаў Л. С., Ершын П. П., Дзядзю В. І., Вінакураў Д. К., Іошын В. С., Гольдэнберг Л. Д., Мелінуені А. К., Гольбаў Н. І., Холаваў І. Е., Монараў А. К., Хандэжогін І. Н., Калдышкін Ф. і Будылаў Г. Н.

ДА УСІХ ДЭЛЕГАТАЎ НАДЗВЫЧАЙНАГА XII УСЕБЕЛАРУСКАГА З'ЕЗДА СОВЕТАЎ, ДА УСІХ КАЛГАСНІКАЎ І КАЛГАСНІЦ БССР

Дарогія таварышы! Наш родны правадыр, друг і настаўнік, наш вялікі Сталін даў нам шчаслівае жыццё, агураваў усе нацыянальнасці ў адзіную моцную сям'ю, прывёў краіну Советам да перамогі сацыялізма. Над сталінскім сонцам расце і машне маша вольная краіна, а разам з ёй да непазнавальнасці выраста наш сацыялістычны савецкі.

Калі наш родны Сталін паставіў задачу ў блэйшым 3—4 гады давесці агульнае вытворчасць хлеба да 7—8 мільярд пудоў, ва ўсіх кутках нашай неасяканай радзіны шырока разгарнулася сацыялістычная барацьба ўраджаў. Не глядзячы на тое, што 1936 год быў дрэнным па кліматычных умовах, калгаснае савецтва перамагло цяжкасці, уступіла ў бой з прыродай і навучылася атрымліваць высокія ўраджаі ўраджаў пры ўсіх умовах.

Землі нашага Калужскага раёна адзналіся непадародным, але пры калгасным ладе мы, калужане, прымуцілі іх даць высокі ўраджай.

Мы пвёра верым у свае сілы, таму і дабіліся поспехаў. Брыгадзір калгаса імя Дзяржынскага гэтага-ж раёна Клаўдзія Вішніа — комсамолка, заваявала рэкорды ўраджаў бульбы — 810 цэнтраў з гектара (пры сярэдняй ураджайнасці па калгасу на 40 гектарах — 250 цэнтраў з гектара), перакрыла існаваўшы субрэты рэкорд па ўраджайнасці бульбы і абавязалася ў 1937 годзе атрымаць 1000 цэнтраў з гектара.

Брыгадзір калгаса «Чырвоны агароднік», нашага раёна Семён Іванавіч Косцін атрымаў 773 цэнтры бульбы з гектара пры сярэдняй ураджайнасці калгаса 305 цэнтраў з гектара. Брыгадзір нашага раёна Матрона Федараўна Вішчава дабілася ўраджаў бульбы 620 цэнтраў з гектара, брыгадзір Аленавіч сабраў 633 цэнтры з гектара. Дзесяткі стэханавыцаў нашага раёна атрымалі рэкорды ўраджаў бульбы.

А ў нашым раёне ёсць і такія сельсавесы, як Гарадзюжскі, які атрымаў у сярэднім па ўсіх шасці калгасах свайго сельсавета 197 цэнтры бульбы з гектара і абавязалася ў гэтым годзе атрымаць сярэдняй ураджай 300 цэнтраў з гектара з усей плошчы. Двароўскі сельсавет узяўся атрымаць у сярэднім 500 цэнтры бульбы з гектара. Ужо зараз у нашым Калужскім раёне ёсць 800 калгаснікаў, якія абавязаліся атрымаць у гэтым годзе ўраджаі бульбы ад 500 да 1200 цэнтры з гектара.

У чым-жа сакрэт нашых поспехаў? Рэкорды ўраджаў бульбы мы атрымалі ў рэзультате ўжывання аграцэхнікі, у рэзультате самага стараннага догляду за кожным бульбяным кустом. Мы ўпарта змагаемся з ворагам ўраджаў — засухай. Арганізавалі паліжку пасеваў бульбы і мы пвёра верым, што ў гэтым годзе завянем вялікі ўраджай.

Мы добра ведаем аб тым, што вольна-чача арганасная Савецкая Беларусь таксама мае стэханавыцаў, заваяваўшы рэкорды ўраджаў па бульбе, такіх, як Матвей Шарпань, які атрымаў 558 цэнтры з гектара на плошчы 4 га, Ганкарач Алексей — 537 цэнтры з гектара на плошчы 7 га, Громай — 567 цэнтры з га і інш.

Мы ведаем, што ў нашым вядучым Барысаўскім раёне ў 1936 годзе атрымалі на 65 га рэкорды ўраджаў бульбы.

Мы гаворымся нашымі поспехамі. Даўце-ж вы вольна моцна ад нас адстаці! Для нашай Беларускай рэспублікі, для нас вялікі поспех пад бульбай, атрымаваная вамі ўраджаі з'яўляюцца вялікімі поспехамі. Вы маце ўсе ўмовы для таго, каб атрымліваць рэкорды ўраджаў бульбы. Мы-ж дабіліся высокіх ураджаў бульбы на сваіх гніштых глебах.

Не можа і не павінен быць гранічным атрымліваць і ў нашых і ў вашых калгасах ураджаі. Мы, перадавікі, павінны прапавуць так, каб на вольна нашай работы вылучылі ўсе калгаснікі.

Лічы давайце спаборнічаць за рэкорды ўраджаў бульбы і на участках азіночак. Па калгасна-ж і на рабах у палым будзем спаборнічаць за 1000 і больш цэнтраў бульбы з гектара. Даўце-ж таго, каб савецкі рэкорд быў за нашай вядучай радзімай.

У нашай асобе, дэлегатаў Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Советаў, мы перадаем нашы гарачае стэханавыцае прывітанне рабочым і работніцам, калгаснікам і калгасніцкам Савецкай Беларусі. Няхай жыве арганізатар перамогі сацыялізма — партыя Леніна—Сталін!

Няхай жыве наш любімы правадыр, друг і настаўнік таварыш СТАЛІН!

Калгаснікі-стэханавыцы Калужскага раёна, Маскоўскай вобласці, удзельнікі 5-га пленума плодагарадніцкай сесіі Усеаюзнай лядзіні сельсавесна-ападарчых навуц імя Леніна: ЕПІКІНА, МАЧЫЛАУ, КАЗАНОВА, НОСЦІН, ЕПІШЧЫВА, АНДРУШЭНКАЎ, СУХАРУКАВА. Усёго падпісана 13 калгаснікаў.

УСЕАЮЗНАЯ НАРАДА ЛЕПШЫХ ТРАКТАРЫСТАК

МАСКВА, 14 лютага. (БЕЛТА). 13 лютага закончылася нарада лепшых трактарыстаў краіны. Два дні ішлі спрэчкі па дакладзе савратара ЦК ВЛКСМ тав. Васільскага і лепшых брыгадзіраў жаноных трактарных брыгад — тав. Делюскай (Маскоўская вобласць), тав. Тімашовай (Варонежская вобласць) і Хмат Філаравай (Паўночная Осетія), якія пазадзілі вопытныя сваёй стэханавыцай работы.

Усёго ў спрэчках выказалася 39 даўчэ-трактарыстаў. У вапны спрэчак выступіў нам. нарком земляробства СССР тав. Дземчэнка.

На нарадзе агалянона наставова Усеаюзнага камітэта па кіраўніцтву спаборніцтва і прэміраванні жаноных трактарных брыгад, брыгадзіраў, трактарыстаў і механікаў. Пяршыства ў спаборніцтва заваявалі сем трактарных брыгад — тт. Делюскай, Тімашовай, Лаптевай, Ангелінай, Касцючэнка, Філаравай і Шчырковай.

Кожная з брыгад атрымлівае фэрмы перасоўны палывы стан з поўным бярэгам і культурным абстаўляваннем, перасоўны гарызонт для палівага рамону трактараў з камплектам інструментаў. Брыгадзіры гэтых брыгад атрымліваюць па 3.000 руб. сожыя. Пяршыства па выправіўні на трактар заваявалі тт. Кавардак, Клячкова і Гайдамашчука. Кожная з іх прэміравана па 2.000 руб. Усёго прэміравана 53 жаноных трактарных брыгад. 113 брыгадзіраў, трактарыстаў і механікаў. 25 прэмій вылучана для работнікаў МТС, комсамоцкіх арганізацый і лепшых прышчыпчы.

Нарада прыняла зварот да ўсіх трактарыстаў і камбайнераў краіны з заклікам працягнуць спаборніцтва ў 1937 годзе.

Паслана прывітанне праваліру народаў таварышу Сталіну.

ПУШКІНСКАЯ СЕСІЯ АКАДЭМІІ НАВУК СССР

МАСКВА, 14 лютага. (БЕЛТА). У Калюнай зале Дома саюзаў адкрылася ўчора ўрачыстая сесія Акадэміі навуц СССР, прысвечаная астадоўна са дня смерці Пушкіна.

— Горлі восток зарёю повои! — Так пачаў сваю ўступную прамову на адкрыцці сесіі прэзідэнт Акадэміі навуц акад. В. І. Камароў.

Частку сваёй ірчай прамовы акад. В. І. Камароў прысвяціў характарыстыцы Пушкіна як «браздальнага пачатку» для ўсёй чытаючай Расіі, перад якой ён развіваў самадзяржаўе, расвіваў феадальныя кудыры, расвітваў усёй реакцыі... Заключыла словы акад. Камароў: праў сучасны пэст Безьменскі, калі ён

пачаў у Пушкіна ператварае ў баявы гліч нашага часу: «Да здарэстувэ Ленін! Да здарэстувэ Сталін! Да здарэстувэ сонце. Да сярэста тьма!» — былі дакрыты бурнымі, доўгімі апладысмантамі.

З прынятым урачыстай сесіі Акадэміі навуц ад Усеаюзнага пушкінскага камітэта выступіў старшыня камітэта тав. А. С. Бубноў.

З вялікім дакладам «Пушкін у гісторыі рускага грамадскага руху» выступіў прафесар П. І. Лебедзеў-Паліцкі. Доклад аб сьветапоглядае Пушкіна зрабіў праф. Б. Я. Кіпюцін.

БРАЦКІЯ РЭСПУБЛІКІ САЮЗА ВІТАЮЦЬ З'ЕЗД ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ

МОЦНЫ І НЕПАХІСНЫ ФАРПОСТ КРАІНЫ СОВЕТАЎ

Ад імя ўкраінскага працоўнага народу палка вітаю Надзвычайны З'езд Совецкай Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі, які сабраўся для зацверджання сваёй новай Канстытуцыі. Працоўныя Беларусі, пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна ў паспешнай дружбе рэспублікі Савецкага Саюза ператварылі адсталую ў мінулыя часы Беларусь у моцны і непыхісны фарпост СССР на захадзе, у рэспубліку развітай прамысловасці і вялікага сацыялістычнага земляробства, у рэспубліку, дзе бурна расвітае нацыянальная на форме і сацыялістычнай па зместу культура. Яна сумяшчае ў тым, што на аснове Сталінскай Канстытуцыі працоўныя Беларускай ССР даб'юцца яшчэ большых поспехаў у развіцці гаспадаркі і культурнага будаўніцтва, у росце добробыту працоўных, ва ўмацаванні сваёй дзяржавы.

Палка вітае ўсіх працоўных Беларусі з велізарнай надзеяй у іх жыцці — з сапраўдным Надзвычайным З'ездам Совецкай Беларусі, якому прадстаіць зацвердзіць Канстытуцыю свабоднага Беларускага народу.

Няхай жыве працоўныя Беларусі!
Няхай жыве правяды народ, творца новай Канстытуцыі таварыш Сталін!
Старшыня ЦВК СССР і УССР Г. І. ПЕТРОЎСКІ.

НЯХАЙ ЖЫВЕ ВЯЛІКАЯ СТАЛІНСКАЯ ДРУЖБА НАРОДАЎ

Саўнарком Азербайджанскай ССР ад імя працоўных Азербайджана шле палкае большае прывітанне Надзвычайнаму XII Усебеларускаму З'езду Совецкай Беларусі, які сабраўся для прыняцця Канстытуцыі Беларускай ССР — дзецішча новай Сталінскай Канстытуцыі і ў яго асабе Беларускаму народу, пільна ахоўваючаму непрыступнасць заходніх граніч нашай вялікай радзімы.

Азербайджанскі народ, радуецца нябачаным поспехам працоўных Беларусі, упэўнен, што пад сцягам нашай вялікай партыі, кіруюмай нашым бацькам і настаўнікам вялікім Сталіным, беларускі народ на аснове новай, Сталінскай Канстытуцыі, рэдуць непрыступную і бяспасную барацьбу з рэнткамі контррэвалюцыйнай трапцуска-зінуфускай банды, з ворагамі народу — правымі контррэвалюцыйна-і нацыяналістычнымі элементамі, Беларускай ССР, трымаючы і надалей высока пераможны сцяг камунізму — сцяг Леніна — Сталіна, у брацкім адзінстве з другімі нацыяналістычнымі рэспублікамі нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны пойдзе яшчэ далей па шляху новых перамог у справе будаўніцтва камунізму і на фарпосце СССР на захадзе сваім прыкладам натхніць працоўных захада на барацьбу за справу Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна.

Няхай жыве вялікая сталінская дружба народаў!
Няхай жыве вялікая пераможная партыя Леніна — Сталіна і любімы правяды працоўнага чалавечтва наш вялікі родны Сталін!
Старшыня СНК Азербайджана УСЕЙН РАХМАНАЎ.

НЕПРЫСТУПНАЯ КРЭПІСЦЬ СОЦЫЯЛІЗМА

Надзвычайнаму Усебеларускаму З'езду Совецкай Беларусі і ўсёму Беларускаму народу плем шчырае прывітанне брацкага народу Савецкага Кіргістана. Пад кіраўніцтвам большае партыі і правяды народаў вялікага Сталіна ўсе народы Савецкага Саюза дасягнулі перамогі сацыялізму ў нашай радзіме. Раней прыгнечаны беларускі, як і кіргіскі народ у творчай працы, пры брацкай дружбе народаў адынаццаці саюзных рэспублік будуць сваё існаванне, радаснае жыццё.

Сталінскай Канстытуцыі адкрыла яшчэ большы магчымасці гаспадарчага і культурнага росквіту ўсіх саюзных рэспублік.

Пераварненне Кіргізіі ў саюзную рэспубліку яшчэ мацней спаяла кіргіскі народ з усімі народамі Савецкага Саюза, яшчэ больш умацавала сувязь і брацкую інтэрнацыянальную дружбу паміж усімі народамі нашай радзімы.

На гранічнай аснове Сталінскай Канстытуцыі Беларусь, як непрыступная крэпасць сацыялізму, стаіць на заходніх граніцах Савецкага Саюза. Пад кіраўніцтвам ленінска-сталінскага ЦВК КП(б) і ўрада Саюза, пад геніяльным вадзіцтвам вялікага Сталіна, пры сталінскай дружбе народаў — гэта крэпасць несакушальна.

Дэлегатам XII З'езду Совецкай Беларусі і ўсёму Беларускаму народу шчыра жадаем пільнай работы ў справе ўмацавання абарондольнасці нашай вялікай радзімы і дасейшай барацьбы за канчатковы перамогу камунізму.

Няхай жыве Беларуска-Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка!
Няхай жыве непарушная сталінская дружба народаў Савецкага Саюза!
Старшыня Саўнаркома Кіргізіі ІСАКЕЕЎ.



ГАРАЧАЕ БРАЦКАЕ ПРЫВІТАННЕ

Працоўныя сацыялістычнага Узбекістана шлюць сваё гарачае брацкае прывітанне дастойнейшым выбранікам — дэлегатам Надзвычайнаму XII Усебеларускаму З'езду Совецкай Беларусі, сабраўшымся зацвердзіць сваю Канстытуцыю.

Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя назавоўсім вызваліла з-пад прыгнёту парскага ўрада і расійскага імперыялічнага народа і дала ім магчымасць на аснове ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі хуткімі крокамі крочыць наперад па шляху ліквідацыі эканамічнай і культурнай адсталасці. Шматнацыянальныя народы вялікага саўдзурства нацый Савецкага Саюза, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і любімага правяды народаў таварыш Сталіна дабіліся велізарных перамог у будаўніцтве сацыялізму, вынікі якіх замацаваны ў Сталінскай Канстытуцыі.

Няхай расце і квітнее брацкая сацыялістычная Беларуска-Узбекістанская Рэспубліка!
Няхай жыве вялікі родны Сталін — геніяльным творца самай демократычнай у свеце Канстытуцыі!

Старшыня ЦВК Узбекскай ССР АХУНБАБАЕЎ.
Старшыня ЦВК СССР і старшыня СНК Узбекскай ССР ФАЙЗУЛА ХАДЖАЕЎ.

НЯХАЙ ЖЫВЕ СЛАЎНЫ БЕЛАРУСКІ НАРОД

Казахскі Цэнтральны Выканаўчы Камітэт ад імя народаў Казахстана шле гарачае брацкае прывітанне XII Усебеларускаму З'езду Совецкай Беларусі, заклікаючы прыняць закон аб перамоце сацыялістычнага ладу ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, аб добраахотным аб'яднанні з іншымі рэспублікамі ў саюзную дзяржаву рабочых і сялян — Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Прыняццем новай Канстытуцыі, якая з'яўляецца плочь ад плочі Сталінскай Канстытуцыі, З'езд палкае ўсёму свету непыхісную волю Беларускага народу да далейшай барацьбы за справу Леніна — Сталіна — камунізм.

Няхай жыве слаўны беларускі народ!
Няхай жыве арганізатар перамогі сацыялізму — вялікі Сталін!
Старшыня ЦВК Казахстана КУЛУМБЕТАЎ.

НАПЕРАД ДА ЗЗЯЮЧЫХ ВЯРШЫНЬ КОМУНІЗМА

ЦВК Кіргіскай ССР ад імя працоўных Савецкай Кіргізіі шле палкае прывітанне брацкаму Беларускаму народу ў асабе яго XII З'езду Совецкай Беларусі. Вясцяў пры парывае, знаходзіцца ў панаскай кабале, вялікі беларускі народ адраджаўся да новага жыцця, дзякуючы перамогам вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі і на аснове ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі стварыў сваю Савецкую Сацыялістычную Дзяржаву. Беларуска-кіргіскае паўднёвае паўшар'е вялікай камуністычнай партыі, пад кіраўніцтвам правяды і друга працоўных таварыш Сталіна дабіўся велізарных поспехаў у будаўніцтве сацыялізму і ператварыў Савецкую Беларусь у квітнучую частку нашага магутнага Саюза ССР.

Працоўныя Савецкай Кіргізіі упэўнены, што беларускі народ пад сцягам Леніна — Сталіна, на аснове ажыццяўлення Сталінскай Канстытуцыі атрымае новыя ішчэ большыя перамогі ў сацыялістычным будаўніцтве і разам з усімі народамі Саюза ССР пераможна пойдзе наперад да заючых вяршынь камунізму.

Няхай жыве беларускі народ, які змагаецца за справу Леніна — Сталіна!
Няхай жыве магутны Саюз ССР!
Няхай жыве арганізатар нашых перамог — вялікі правяды народ, наш геніяльны любімы Сталін!
Старшыня ЦВК Кіргіскай ССР УРАЗБЕКАЎ.

НЕПАРУШНАЯ ДРУЖБА НАРОДАЎ СССР

ЦВК і СНК Туркменскай ССР шлюць палкае прывітанне XII Усебеларускаму З'езду Совецкай Беларусі, сабраўшымся для прыняцця новай Канстытуцыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі народы Савецкага Саюза атрымаюць ішчаснае, радаснае жыццё, якое яны будуць адстойваць грудзмі ад якіх-бы там ні было спакосаў. Палкае прывітанне Беларускаму народу, адроджанаму да новага жыцця.

Няхай жыве непарушная дружба народаў Савецкага Саюза!
Няхай жыве творца вялікай Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік правяды народ, таварыш Сталін!
Старшыня ЦВК Туркменскай ССР АЙТАКОЎ.
Старшыня СНК АТАБАЕЎ.

РАЗАМ З ВАМІ РАДУЕМСЯ ВАШЫМ ПОСПЕХАМ

СНК Таджыкскай ССР і НК КП(б) Таджыкістана шлюць З'езду Совецкай Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі, сабраўшымся для прыняцця новай Канстытуцыі пераможнага сацыялізму, і ўсім працоўным Савецкай Беларусі ад імя працоўных Савецкага Таджыкістана гарачае брацкае прывітанне. Наўліна ажыццяўляючы ленінска-сталінскую нацыянальную палітыку, Савецкая Беларусь дабілася велізарнага эканамічнага і культурнага ўздыму і з'яўляецца непрыступнай крэпасцю на рубяжы з капіталістычным Захадам. Мы разам з вамі базмежна рады поспехам і росквіту Савецкай Беларусі і Беларускага народу. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна і мудрым вадзіцтвам правяды, друга і настаўніка вялікага Сталіна Беларуска-Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, неаддзяльна частка ішчаснага Савецкага Саюза, даб'юцца яшчэ большага росквіту Беларускага народу, далейшага росквіту эканамічнай магутнасці краіны і культуры, і нацыянальнай на форме і сацыялістычнай па зместу.

Няхай жыве Савецкая Беларусь!
Няхай жыве творца Канстытуцыі вялікі Сталін!
Сакратар ЦК КП(б) Таджыкістана У. АШУРАЎ.
Старшыня ЦВК К. ШОТЭМОР.
Старшыня Саўнаркома РАХІМБАЕЎ.

ВІНШАВАННІ ПРАЦОЎНЫХ УЗБЕКІСТАНА

ЦВК Совецкай Узбекістана вітае ўзвельнічаў XII З'езду Совецкай Беларусі, лепшых людзей краіны сталінскай эпохі. У твары ўзвельнічаў З'езду Совецкай Беларусі Узбекіскі народ вітае беларускі народ з самай демократычнай Канстытуцыяй у свеце — Сталінскай Канстытуцыяй.

Няхай жыве натхніцель, творца Канстытуцыі, наш вялікі правяды — Сталін!
Няхай жыве адзінства, братва, саўдзурства ўсіх народаў СССР!
Старшыня ЦВК Совецкай Узбекістана АХУНБАБАЕЎ.

СЁННЯ 16-гадызе ВОЙСК ПАГРАНІЧНАЙ І УНУТРАНАЙ АХОВЫ НКВС

ПАГРАНІЧНАЯ ЗАСТАВА

Пёмна лютаўская ноч я-та нечакана агучылася на пагранічную заставу. Яна насунулася адначасова з расхадзіўшася мільскай. Снегам замяла сцяны ўзвешчанага на ахову савецкіх граніч чарговага пагранічнага палка. Сцяны палка, пёла адрапуўшыся і адначасова, яны пайшлі змяніць сваё таварышчу ў сарэнтах і асадах, на пастах і ў дэзорах.

Ночу жыццё граніч става яшчэ больш насторожаным і, не глядзячы на завыванне ветру ў галінах стройных сасен, — прыцішым. У такую ноч пагранічнік напружвае ўвесь свой слых, доўжым зямля непрыступна і пазароныя шовалі, прычышымі да пемнаты ночы вачамі дзіва агідае кругом знаёмыя яму аб'екты, шукаючы ў ёй змея, а, можа быць, нечакана прамільнуўшы цень. Такой ночы чалавек шпёны, змываючы, контрразведчыкі, каб, маскуючыся, беспаскарэна прабрацца ў краіну Совецкай. Трэба быць змерна зоркім і шчыльным, треба базмежна і гарача любіць сваю радзіму, каб не прапусціць у такую ноч ворага. Гэтым явасімі ў застаквай меры і валодаючы савецкія пагранічнікі. І ворагу не праісці!

Але гэта пайшла толькі частка байцоў заставы. Жыццё астатніх і ветарам ідзе сваёй звычайнай чарадой і напоўнена багатым зместам.

Праішоўшы дзень на заставе быў днём так званай гаспадарчай прыборы. У палкаванні заставы была зроблена генеральная чыстка: вымыта падлога, прыветраны і ператрушаны паселі, усюды явіў плад. Таксама былі прывезены ў парадкі і палыны памішаны, зроблен запас дроў па паліцэну, а байцы агледзелі сваё абмундыванне, пабыліся і прышлі чыстыя каўчэрны да гімнасыяк.

Застава, гэта — школа не толькі мужнасці і гераізму, гэта — і культурная школа. Павылаючы сваю баявую і палітычную падрыхтоўку, байцы з дня ў дзень пашыраюць і сваё агульнаадукацыйнае веды. Тут рэгулярна вядуцца заняткі па рускай мове, матэматыцы, хіміі і фізіцы.

Але і ў гэты дзень у пільне і ўтульнасці ленінскага кутка заставы сабралася група пераважна маладых байцоў прырэдзана 1936 года, і вывучаюць поўнае парафа са барацьбы і непрыступнасці да ворагаў сацыялізму жыццё жаласнага Феліса Дзяржынскага. Быць такім, як Феліс, імкненна кожны пагранічнік і ў асаблівасці малады баец.

На заставе яны ўжо асвоіліся і з гонарам высуць пажытку, суровую і ў той-жа час гадаровую пагранічную вахту. Невыпадкова воец тут на сядзе ленінскага кутка, разам з партрэтамі таварыша Сталіна, партрэтамі т. Вяршышлага, Дзяржынскага, Ежова, Менжынскага, Косарова і намалюваным ружой пагранічніка Жарова партрэтам Пушкіна вялікімі літарамі напісан 132-гі артыкул Сталінскай Канстытуцыі.

«Усваіць вайсковы абавязан з'яўляецца занадкам.

Вайсковая служба ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі прадстаўляе пачысны абавязан грамадзян СССР».

У свабоднай ад пагранічнай вахты і кучыбы мінуты малады байцы распіваюць старых пагранічнікаў, як треба рэспубліцы і тым або іншым выпадку заступман

не перушальніка і з вялікай цікавасцю слухаюць расказы аб адважных і гераічных подвигах пагранічнікаў. За пераўвядзена кароткі час многія з маладых байцоў, як Комаў, Пяршышоў, Вільскаў і інш. сталі лепшымі байцамі заставы.

Міхай Комаў прышоў на заставу з аўтазавада імя Сталіна, дзе ён працаваў будаўніком.

— Увесь час я марыў стаць пагранічнікам, — гаворыць ён. — Мара мая ажыццявілася, і я з гонарам ахоўваю граніцы сваёй радзімы.

Потым, перагаворваючы старонкі юбілейнага газет, прысвечаных сталінскаму дню трагічнай смерці А. С. Пушкіна, уздыхнуў і дадаў:

— Харом быў таварыш Пушкін, але не далі яму, сводзілі, пажыць. Я вельмі люблю яго творы. Вось і сягоння я опраўдываю яшчэ раз перачытаць «Руслан і Людзіла» і «Пісьмо к няне».

Але не толькі творамі Пушкіна зачытваюцца пагранічнікі. Ні адзін мастакі твор савецкіх пісьменнікаў і класікаў не заважае яму з бібліятэкі. Іх чытаюць, прачытаюць і раскаваюць другім.

Пастукаўшы ў дзверы габіята начальніка заставы, увайшоў баец Максім Обухаў.

— Таварыш начальнік, дазваляе далажыць, што баец Обухаў звярнуўся з месцага адначыку, — чыта адрапартаваў ён.

Вясцуючы наступленні начальніка і расказаўшы яму аб жыцці сваёй сям'і ў Дзвінградзе і інш. прадзвешаных у воллуску, баец Обухаў пакінуў габіет. Ён, спынаючыся, пайшоў у адыні з пакой за-

— Два дні я прабыў дома і хутчэй пехаў па свой завод. І тут таксама пмет новага. На гэтым заводзе працуюць былыя праварупальнікі. За час май аб'яснаства і выйшаў з завода кваліфікаваны рабочым. У май брыгадзе працаваў Сероў Павел — у мінулыя бунны адзоей-рапідыст. Зараз ён поўнапраўны грамадзянін сваёй радзімы. Працуючы цэнтральным майстрам, ён зараб выхоўвае такіх, якіх былі калісьці сам. Вось як у нас людзі перавыхоўваюцца.

Дзядзька ў паселі, Обухаў у сваю чаргу распытваў суседа па бойцы Даніла Паровага аб жыцці заставы за праішоўшым месца.

— Не глядзячы на моцны маразы, ахову граніч несці выдатна, — адказвае той. Даніла ўдзячна Обухаву за тое, што ён узяў над ім шэфства (нават войку паставіў одам) і падрыхтаваў яго ў камсамол. 16-годдзе пагранічнікаў ён сустрапе ўжо будучы камсамольцам.

Далёка за поўнач, але жыццё заставы не змяўкае. На кучы падрыхтаваны сядзланце для байцоў, якія хіць у чарговы парад. Пойдуць яны, авернуцца з распыраванымі ад жарозу тварамі байцы з пачую і апетыта стаюць есці сычучую і мясную страву. Жыццё пагранічнай заставы нельга параўнаць з жыццём чыравнаармейскай казармы. Тут па чарзе адны існуюць пагранічную вахту, другія адчытаюць, трэція вучацца. Але дастаткова адной каманды: «У ружжо!», і маладзёва ўсе будуч падняты на ногі і са зборай у рукаў рышуча адываць або пра-судываць ворага.

У дзядзькуны пакой, схіліўшыся над літэй «Вольшчык», сьвязі дзядзькуны па заставе малады самантёр Нікалай Жарова. Праз некаторы час у пакой дзядзькуна заходзіць стары па народы Павел Жылдоў і яго паларнік Пяршышоў.

— Таварыш дзядзькуны, чыравнаармейскі Жылдоў прыбыў за атрыманнем баявой адычы на ахову дзяржаўнай гранічы.

Дзядзькуны падрабзна распытвае, п добра яны адчыталі, пагелі і, высветліўшы, што ўсё ў парадку, дае ім баявую адычу. Старшы па народы паўтарыў яе, яны, вышавшы з пакой, схваліліся ў першы ночы. Так па чарзе займалі ўсе вартыя парады.

Калі апошні парад быў адпраўлен на ахову гранічы, Жарова дасцаў спытаць, які ён часта пераіснае свае вершы, ўголас прачытаў:

Ветер разбухает,
Ветер раскатыет,
Сосны на граніце,
Ветвы на сосне.
Не пройты шпюном,
Не пройты бандам,
Красныя гранічы —
Ла стальным замкам.

Перагоруўшы старонку спытаў, ё прадэкламаваў вялікую штрафную вершы прасвечанага вызвалена Савецкай Воец руды ад бепалайкаў.

Так шпёты, расцветай, Беларусь!
Дышы свабодна, работай, любі.
Мы вот здесь охраняем тебя
На твоём историческом семли.
Мы готовы всегда защищать,
Отпугни шпюки на врага,
Силу шпюки и культуру расти,
Волорусь — родина моя.
Працоўныя краіны Совецкай, адзначаючы сляпуно 16-го гадыні войск пагранічнай і ўнутравай аховы НКВС, могуць упэўнена сказаць сваім братам і сёбрам пагранічніка Жарова: «Так, чыравныя людзі — на стальным замку».

Н. ВІШНЕУСКІ.

Заходняя граніца.
Застава імя Косарова.

